

7. Як вы ацэньваеце палітыку Ресей ў дачыненъні да Беларусі?

Вольга Абрамава

Паводзіны Ресей прагматычныя, адпавядайшы яе нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Думаю, для вас не сакрэт, што я з самага пачатку свайго занходжання ў палітыцы зьяўляюся праразейскім палітыкам, але адначасова – і праэўрапейскім. Я стараюся трymаць гэты баланс. Я ўсьведамляю, што на гэтай прасторы ёсьць сфера сумленнага ўзаемадзеяння, і, як прагматычны чалавек, лічу, што яна і павінна быць захаваная – у нацыянальна-дзяржаўных інтарэсах Беларусі. У дачыненъні да Беларусі расейскае кірауніцтва праводзіць тую палітыку, якая ня проста адпавядае нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам Ресей, але і падтрымліваеца большасцю яе насельніцтва. Гэта аналагічна таму, як паводзіць сябе Аляксандар Лукашэнка: ён таксама ва ўнутраным і вонкавым пляне праводзіць палітыку, якая падтрымліваеца і падзяляецца большасцю насельніцтва краіны.

Святлана Алексіевіч

Ресея сёньня ў складанай ситуацыі: імперыя пала, але імперская ідэя засталася. І гэта адзіная ідэя, якая засталася ў Ресеі. Такое ўжо сустракалася ў гісторыі: імперыі распадаліся, а імперская сывядомасць яшчэ заставалася. Ресея страціла Грузію, Украіну (не як тэрыторыі, але як сфэру свайго ўплыву),

і гэта прымусіла яе жорстка сформуляваць свае геапалітычныя інтарэсы. Мне не падабаецца імперская съядомасьць...

Што цікава: у гэты момант у Беларусі інтарэсы асабістай улады Лукашэнкі супалі з інтарэсамі нацыі. Вось такія парадоксы таксама часам сустракаюцца.

Яўген Бабосаў

Думаю, палітыка Расеі ў дачыненіі да Беларусі двайствая. Гэта звязана з тым, што ў Расеі, у адрозненьні ад Беларусі, ёсьць алігархі, якія зацікаўленыя больш у тым, каб Расею схіліць да падпарадкованья Захаду, чым да саюзу зь Беларусью. Таму гэтыя алігархі перашкаджаюць працэсу аб'яднання народу. У нас жа ёсьць усе падставы... 38% (!) беларускіх жанчын – гэта навуковыя звесткі! – замужам за расейцамі і ўкраінцамі. 38% – больш чым трэць! І 36% мужчынаў жанатыя з расейкамі, ці ўкраінкамі, ці прадстаўніцамі яшчэ нейкіх нацыяў. Ніякім межамі, ніякім даговорамі гэта не вызначаецца.

У мяне ёсьць колішні асьпірант, ён з Заўральля. У яго маці памерла, як паехаць на пахаваньне – вось праблема! Дорага каштуе. А калі ва Ўладзівастоку? Там у мяне ёсьць дактарант, прафэсар, які атрымаў званьне доктара. Ён наш, беларус. Як паехаць да яго ў госьці? Праблема не чалавечых стасункаў, а эканамічнага парадку – няма за што паехаць. Вось гэта перашкаджае... Вось мяне запрасілі ў Маскву на Расейскі кангрэс сацыёлягіяў. Уступны ўзнос – 450 тыс. рублёў. Вось я і думаю: ехаць ці ня ехаць? Вось пытаньне. А студэнту? Ды ніколі ў жыцьці!

Праблема стаўлення Расеі да Беларусі двайствая. З другога боку, Расея ў Беларусі вельмі зацікаўленая – заходнія рубяжы ўсё-такі і прыкрыцьцё з захаду. Калі што – дык Беларусь першая! Усе ж памятаюць Берасьцейскую крэпасць, калі што.

Анжаліка Борыс

Як імперскую.

Генадзь Бураўкін

На вялікі жаль, у мяне такое ўражаньне, якое з часам не слабее, а наадварот, павялічваецца, мацнене, што ў Рады ня толькі на дзяржаўным узроўні, а на ўзроўні грамадзтва вельмі актыўна рэанімууюцца ідэі імпэрскасці. Многія расеяне, у тым ліку і дзеячы культуры, вельмі хочуць быць абавязковая вялікім, абавязковая сваю волю калі не дыктаваць, дык навязваць іншым. Перш за ёсё тым, хто бліжэй да іх, хто быў некалі ў Савецкім Саюзе. Вы зауважылі, што вельмі часта апошнім часам гаворыцца пра Савецкі Саюз як пра разнавіднасць Радейскай імпэрыі. Для расеян гэта ўжо, як кажуць, дадзенасць. Хаця я лічу, калі ўжо быць гістарычна дакладным, поўнай роўнасці ставіць паміж Радейскай імпэрыяй і Савецкім Саюзам нельга. Ува ўсякім выпадку, нават у Леніна было жаданьне адыхаці ад таго, што было ў Радейскай імпэрыі, недарма ж ён гаварыў, што Радея – «турма народаў». Цяпер чамусыці палітыкі нават на самym высокім узроўні вельмі ахвотна ставіць знак роўнасці паміж Радейскай імпэрыяй і Савецкім Саюзам. Савецкага Саюзу няма – яны з гэтым згодныя. Яны нават згодныя з тым, што Савецкага Саюзу і быць ня можа. Але – павінна вярнуцца Радейская імпэрия! Не ў такіх фармулёўках, канечне. Часам гучыць: павінна вярнуцца вялікая Радея, павінна вярнуцца расейская магутнасць і г. д. Калі адкінуць дыпламатую інейкія стылёвыя хітрыкі, гэта ўсё ідзе гаворка пра вяртаньне, рэанімацыю Радейскай імпэрыі. А гэта значыць, калі далей весьці гэтыя лягічныя ланцужоў, што Радея зноў хоча мець пад сваім кіраўніцтвам і Беларусь, і Украіну, і Казахстан, і Грузію. Я ня ведаю, можа, яны падумваюць і пра Прыбалтыку – гэта яны асьцярожна пакуль што гавораць. Таму тыя палітычныя асаблівасці сёньняшняй Рады, якія я бачу, мяне вельмі палохаюць.

Адсюль тая непрыхаваная русіфікацыя, якую Радея вельмі баіцца страціць. У Беларусі для іх праблемы з расейскай мовай, ці – як яны кажуць – з расейскамоўным насельніцтвам, няма. А паглядзіце, як яны гэтае пытанье разглядаюць у дачынені да Латвіі, Эстоніі, нават да той жа Украіны ці Малдовы. Абсалютна імпэрскія настроі, імпэрскі падыход.

Яшчэ мяне вельмі трывожыць тое, што ў палітычным асяродку Рады адбываюцца працэсы, якія вельмі нагадваюць пра тое, што звязана з фашызмам. На

самым высокім узроўні ўсякія Жырыноўскія, Затуліны і г. д. атрымліваюць для гэтага агромністывы трывуны, тэлевізійныя і іншыя, дзе яны клічуць да прымянеўня сілы да тых, хто паводзіць сябе ня так, як ім здаецца патрэбным. Я ўжо не кажу пра гэтыя вар'яцкія заявы, што трэба памыць боты ў Індыйскім акіяне. І ўсё гэта не асуджаецца. Калі й асуджаецца, то вельмі нясъмела, праз зубы. А ўсё гэта ідзе ледзь не пад аплядымсмэнты вельмі многіх людзей. І я думаю, не выпадкова тое, што апошнім часам адбылося ў Расеі ў дачыненьні да студэнтаў-замежнікаў, у якіх іншы колер скурсы, у дачыненьні да сынаў. Мяне гэта вельмі і вельмі насьцярожвае. Таму тое, што мы ўцягваемся ў арбіту расейскага палітычнага жыцьця, гэтых працэсаў, для мяне гэта страшна, вельмі трывожна. І я праста баюся, што калі мы (а мы ў многім вельмі блізкі) прымем гэтаке ад іх, то ня толькі для нашай душы, для нашай гісторыі гэта будзе трагічна – гэта будзе трагічна для лёсу нашай маладой нацыянальнай дзяржавы.

Алесь Бяляцкі

Палітыку Расеі расцэньяваю як недалёкую, абмежаваную, пабудаваную на першасных інтынктах, я сказаў бы. Гаварыць пра нейкую стратэгію Расеі ў дачыненьні да Беларусі не выпадае. Усё пабудавана на абсалютні тупалобым, вайсковым прагматызме. І на сёньняшні дзень гэта ёсьць вонкавай палітыкай Расеі ў дачыненьні да ўсіх краінаў, якія раней уваходзілі ў СССР. Чаму прыбалты з такой хуткасцю выскачылі з усіх «саюзных пагадненіньняў», дачыненьні, эканамічных стасункаў і г. д.? Яны гэта зрабілі нягледзячы на любыя эканамічныя страты, хоць гэта, можа, было нявыгадна, і цяпер яшчэ нявыгадна, і яшчэ нейкі час будзе нявыгадна. Яны адчувалі, што калі яны застаюцца ў гэтай постсавецкай багне, то ім ўсё роўна за гэта прыйдзеца плаціць у пяць разоў даражэй, чым яны зрабілі адразу, адрэзаўшы гэтую пупавіну як мага хутчэй і зваліўшы адсюль. На сёньняшні дзень мы бачым, што робіць Расея з Грузіяй, з Малдовай: фактычна, ідзе прыхаваная эканамічная блякада. Гэты шлях раней ці пазней будзе чакаць і нас, калі Расея ня зьменіць свайго стаўлення. У яе сёньня няма падставаў мяніць: яна занадта вялікая краіна, ёй гэтая Грузія ці, урэшце, Беларусь... Хіба што Украіна можа нешта значыць у эканамічным пляне. Усе іншыя

краіны для яе – нішто. Можа, Беларусь і Украіна як транзытныя шляхі – тут на іх больш завязана на Эўропу, на гандаль і г. д. А што тычыць гэтых няшчасных маленьких краінаў кшталту Малдовы і Грузіі, якія геапалітычна – зусім нікуды, дык расейцы іх душаць, топчуць, зьдзекуюцца з іх як хочуць. Таму гаварыць пра нейкае сур'ёзнае стаўленьне да Беларусі пакуль не прыходзіцца. Як сябе паводзіць п'яны жаўнер у бардэлі, такім чынам Расея сябе паводзіць з усімі гэтымі малымі краінамі, якія вакол яе ўтварыліся.

Я думаю, што ў бліжэйшы час ніякіх зьменаў не адбудзеца: тут мы не павінны мець ніякіх ілюзій. І гэта яшчэ адна з вельмі моцных падставаў таго, чаму Беларусь як мага хутчэй павінна ўлятаць, уяжджаць, убягаць у Эўразія. Таму што тут нас нічога добра не чакае. Умоўна кажучы, нам трэба цяпер як мага хутчэй будаваць пяцімэтровы плот на нашай усходняй мяжы, пакідаць там дзесяць-дваццаць праходаў для культурных і сямейных стасункаў, а ўсё астнайне – перакрываць. Інакш гэта можа вельмі-вельмі кепска для нас скончыцца. Так, як, урэшце, уся гісторыя саюзу з Расеяй для нас – нейкая суцэльная трагедыя, якая выліваецца кожны раз у мільённыя ахвяры. Я ўжо не кажу пра эканамічныя шкоды – толькі пра чалавечыя ахвяры.

Аляксандар Вайтовіч

Калі вельмі каратка, то я ацэнъваю палітыку Расеі цяпер як неадпаведную нацыянальным інтарэсам і Расеі, і Беларусі.

Андрэй Вардамацкі

Расейская палітыка проста недальнабачная. Яна заключаецца ва ўзаемадзеянні толькі з афіцыйнымі структурамі, будучыня якіх, увогуле кажучы, стратэгічна няпэўная. І іншыя сэгменты грамадзтва вельмі добра гэта бачаць. І пры зьмене ситуацыі іншыя сэгменты грамадзтва будуць мець насыцярожанае стаўленьне да Расеі.

Вінцук Вячорка

Гаворка не на адзін абзац. Сыціла – нічога ў іхнай палітыцы не мяніеца, дакладней, яе сутнасць зноў праясьніеца для тых, хто ў нейкі момант паверый у магчымасць зъмены. «Лібэральная імпэрыя», – сказаў Чубайс. Імпэрыя ня можа быць лібэральнаю; цяпер відавочна (тым, хто раней ня бачыў), што яна такою і ня ёсьць. Дарэчы, цікава, што Беларусь там мала ведаюць, не разумеюць працэсаў у нашым грамадзстве. Тыя, хто прымаюць рашэнні, жывуць стэрэатыпамі. Кранікам як універсальнym рычагом. Можа, гэта і добра?

Павал Данейка

Я перакананы, што ніякай замежнай палітыкі ў Расеі няма. Расея ня ў стане выпрацоўваць нейкую асэнсаваную замежную палітыку з адной простай прычыны: яна ня ў стане адreffлексаваць нацыянальныя інтарэсы. Рэшткі імпэрскага замежнапалітычнага мысьленія ў значнай ступені вызначаюць на сёньняшні дзень дзеяньні Расеі. Гэтыя дзеяньні, у майі разуменіні, супярэчаць інтарэсам Расеі. Пытаныне ў тым, як мы вызначаем гэтыя інтарэсы. Калі мы вызначаем іх праз рост дабрабыту, які будзе надзеяна абаронены ад замахаў звонку і знутры, калі мы гэта разглядаем як галоўную задачу дзяржавы, дык, безумоўна, такому раззвіццю падзеяў у Расеі цяперашняя замежная палітыка супярэчыць. Яна заснавана на іншых дапушчэннях, на нейкіх ідэялагічных дапушчэннях: яны па-ранейшаму мысьляць прасторавымі характарыстыкамі, па-ранейшаму лічачь важным, каб іх баяліся. Гэта абсолютная каша з розных спадчынаў, якая да сучаснай Расеі, да народу, які там жыве, ня мае ніякага дачыненія.

Таму і ў дачынені да Беларусі як такой палітыкі няма і не было. Нейкія імпэрскія структуры, што захаваліся, цешацца з такога тыпу стасункаў, дзе для іх галоўнае – «наш сатэліт», «саюзнік», «малодшы брат»: адчуваньне, што нехта ад іх залежыць. Але гэта закранае альбо масавую съядомасць, якая неадрэфлексаваная, як спадчына прапаганды, альбо зусім «адвязаных» інтэлектуалаў, якія шмат ведаюць, але мала разумеюць. Сур'ёзныя эліты ставяцца да гэтага як

да гульні, яны досыць цынічна выкарыстоўваюць наяўны набор стэрэатыпай для дасягнення сваіх уласных інтэрэсаў – групавых і асабістых.

Андрэй Дынько

Я ацэніваю палітыку Pacei ў дачынені да Беларусі як прагматычную аж да цынізму. Я таксама ацэніваю яе як недальнабачную. Расейская палітыка апошняга дзесяцігодзьдзя грунтувалася на безаговорачнай падтрымцы аўтарычнага рэжыму Лукашэнкі пры захаванні патаемых спадзяваньняў на тое, што ў выніку ўрэшце Беларусь удастца-такі вярнуць ува ўлоньне матухны-Расей. З аднаго боку, гэтая палітыка вельмі пыхлівая, яна ігнаруе той факт, што рэпресіўны рэжым у Беларусі супярэчыць інтэрэсам многіх слоў беларускага грамадзтва, што ён ненатуральны для краіны Цэнтральнай Эўропы. Адна толькі Беларусь мае такі рэжым, нідзе побач другога такога няма. Рэжымы, якія былі ў Славаччыне ці Харватыі, вельмі хутка ўпалаі. і гэта прыводзіць да вялікага расчаравання беларускай грамадзянскай супольнасці ў Pacei.

Я назваў бы гэтую палітыку цынічнай. Калі адкінуць усякія фігуры ўмаўчанья, то яна прадугледжвае асыміляцыю беларускага народу як такога. Мне цяжка знайсьці які іншы прыклад у Эўропе, калі б адна краіна ставіла сабе стратэгічнай задачай выкарыстаць суіснаваньню, інкарпараваць другую краіну і зынішчыць яе нацыянальную адметнасць. Гэта тое, што выклікала ўсе апошнія гады зразумелы непакой у асяродзьдзі беларускай нацыянальнай эліты, выклікала таксама вялікія страхі беларускага бізнесу. І гэта накладаецца на ранейшыя псыхалягічныя траўмы ў стасунках між Беларусью і Расеяй.

Аднак Расея, я спадзяюся, застанецца дэмакратычнай краінай, адказным членам эўраатлянтычнай супольнасці. Эканамічныя контакты Беларусі з Расеяй вельмі істотныя, нягледзячы на тое, што экспарт беларускіх тавараў у Эўразіяція у апошнія гады ўвесь час рос, а экспарт у Расею – падаў. Тым ня менш, Расея застаецца для Беларусі самым вялікім суседам, краінай, зь якой Беларусь мае найбольш працяглую мяжу. Я бачу адной з асноўных задачаў беларускіх інтэлектуалаў на сёньня – знайсьці такія варыянты суіснаваньня з Расеяй, пры якіх

бы Расея перастала быць крыніцай небясьпекі для Беларусі, а была крыніцай спрыяньня ўстойліваму разъвіцьцю.

Святлана Калінкіна

Палітыка Расеі – гэта палітыка імпэрыі. Па вялікім рахунку, Беларусь для Расеі – гэта калёнія: зь яе трэба выцягнуць як мага больш. І ўсё астатняе, па вялікім рахунку, Расею не цікавіць.

Але тут я б не абвінавачвала толькі адну Расею, таму што шмат у чым мы вінаватыя самі. Мы самі дазволі, у нас саміх было такое кіраўніцтва. І нават – мы самі імкнуліся задушыцца ў гэтых братніх абдымках. У той жа час гэтая палітыка не разылічаная на шмат гадоў – гэта кароткачасовая палітыка. Цяпер, мне здаецца, у Расеі нейкія такія спробы хадзяць б неяк па-іншаму, іншым нейкім ракурсам глянуць на тое, што адбываецца ў стасунках паміж ёй і Беларусью, ужо ёсьць. Але яны яшчэ не ў Расеі як дзяржавы, а ў нейкіх расейскіх аналітыкаў, палітолягай. Такія спробы ёсьць, таму мне здаецца, што ўсё ж такі ў нейкай блізкай перспектыве дачыненьні паміж Беларусью і Расеяй зьменяецца.

Іншая справа, што гэтага можа не адбыцца наагул, калі ў хуткім часе ажыць – цявяцца пляны ў стварэнні саюзнай дзяржавы як адзінай, цэльнай, маналітнай і г. д.

Сяргей Калякін

Калі браць апошні пэрыйяд, то ацэньваю расейскую палітыку як недаль-набачную. Расея дэкляруе на дзяржаўным узроўні, што Беларусь зьяўляецца стратэгічным партнэрам, што зь Беларусью будзеца адзіная дзяржава, што ёсьць стратэгічны інтарэсы. Разам з тым Расея глядзіць праз пальцы на тое, што Беларусь усё больш аддаляеца, у тым ліку – і ад Расеі. Паводле ўсіх парамэтраў! Мы будуем дзесяць гадоў саюзную дзяржаву – з 1996 году. Калі мы возьмем 1996 год і 2006 год, дык убачым: у 1996 годзе Беларусь і Расея былі значна бліжэйшыя адна да адной паводле ўсіх парамэтраў – у систэме эканамічнай дзейнасці, у систэме палітычных стасункаў, сацыяльных адносінай...

Апроч таго, Расея ў стасунках зь Беларусью кіравалася і будзе кіравацца ўласнымі інтарэсамі. І гэта нармальна! Гэтак жа паводзіць сябе любая іншая краіна: Германія ў дачыненъні да Беларусі будзе кіравацца сваімі інтарэсамі, Польшча – сваімі, Эўрасаюз – сваімі, ЗША – сваімі... Таму Расея зыходзіць са сваіх інтарэсаў. Але, на мой погляд, яна разумее іх няправільна і недальнабачна. Робячы стаўку толькі на дзейны рэжым, які падтрымліваецца няхай нават палавінай насельніцтва Беларусі, Расея проціпастаўляе сабе другую палавіну: тая бачыць, што Расея, аказваючы падтрымку сёньняшняму рэжimu, тармозіць трансфармацыю, тармозіць перамены, тармозіць дэмакратызацыю Беларусі. І яна бачыць у Рәсей перашкоду: калі б не было сёньня падтрымкі Расеі, дык перамены адбыліся б, магчыма, хутчэй. І трэба разумець, што тая палавіна, якая не падтрымлівае Лукашэнку, – маладзейшая, больш адукаваная. Гэта – частка, за якой будучыня. І працяглай падтрымкай толькі аднаго боку Расея стварае прэцэдэнт: у пэрспэктыве ў яе робіцца ўсё больш і больш праціўнікаў. На мой погляд, ёй трэба тэрміновым чынам мяніць сваё стаўленыне да працэсаў, што адбываюцца ў Беларусі, і паказваць беларусам, што нашы праблемы мы павінны вырашаць самі. Але ў той жа час яна павінна паказваць, што яна не выбірае нейкага боку і штурчна не тармозіць працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. А пры разумным падыходзе Расея магла б аказваць і дапамогу ў зъменах, што адбываюцца ў Беларусі, зыходзячи з таго, што Беларусь і фармальна ў супольнасці Расеі і Беларусі ўзяла на сябе шмат якія ававязаныні, якіх не выконвае, – у галіне правоў чалавека, палітычных свабодаў і іншага. І Расея сёньня мае больш уплыву і мажлівасцяў, фактычна, чым Эўропа, чым ЗША. Яна павінна прадэманстраваць, што яна дапамагае Беларусі ў вырашэнні існых у яе праблемаў. А тым самым яна дапамагла б у вырашэнні праблемаў, якія сёньня ў Беларусі ёсьць у стасунках з Эўропай, з ЗША і г. д. І, на мой погляд, Расея магла б уключыцца ў сёньняшні агульны сусъветны працэс спробаў вырашэння існага глыбокага палітычнага крызісу ў Рэспубліцы Беларусь.

Кася Камоцкая

Эта адназначная падтрымка дыктатуры пры дапамозе газу і нафты. І інфармацийная падтрымка, і дыпляматычна.

Сяргей Касцян

Я б сказаў так, што гэтая палітыка мае два кірункі. З аднаго боку, Расея рабочых і сялянаў, прагрэсіўнай інтэлігенцыі, частка палітычных дзеячаў Pacei выступаюць за хутчэйшы саюз Беларусі і Pacei. За моцны саюз Беларусі і Pacei! Але ёсьць і частка палітычных дзеячаў (у Pacei, але не рускіх!), якія выступаюць ад імя Pacei і выступаюць супраць гэтага саюзу. Мы гэта ўлічваем. І нават апашніяе рашэнне аб павышэнні цэнай на газ для Беларусі съведчыць аб tym, што тыя сілы ў Pacei, якія кіруюцца патрабаваньнямі з Вашынгтону, яны і заявілі аб гэтым. Чаму? Нядайна адзін з палітычных дзеячаў, эканаміст з Заходній Эўропе, па «EuroNews» сказаў, што трэба патрабаваць ад Pacei, каб яна перастала прадаваць Беларусі газ па ўнутраных цэнах, каб хутчэй авваліўся рэжым Лукашэнкі, бо шляхам выбараў яго адлучыць ад улады нельга. Прайшоў адзін тыдзень – і гэтыя сілы (антыйружская, падкрэсліваю, і антыбеларуская!) прынялі гэтае рашэнне. Але пабачым, што будзе далей, бо рускі народ ужо падняўся: на 3 красавіка арганізуецца ў Pacei пікет супраць «Газпрому», 2 красавіка – Сабор грамадзкіх аб'яднанняў Pacei і Беларусі, дзе прынялі рэзолюцыю, адрасаваную Пуціну і ў «Газпром», супраць уядзення гэтых цэнай. У Pacei ўжо адкрыта гавораць, што гэта спэцыяльна робіцца так, каб не дапусціць стварэння моцнага саюзу Беларусі і Pacei, моцнай саюзнай дзяржавы. Я думаю, што рускі народ зможа дабіцца адмены гэтых здрадных рашэнняў.

Вячаслаў Кебіч

Што да Pacei, там ёсьць дзіве плыні. Палітычная плынь: любым способам ня стаціць Беларусь, мець зь ёй добрыя стасункі. Таму што гэта – адзіны калідор на Захад, які застаўся ў Pacei. Ёсьць яшчэ і другі напрамак – эканамічны. Калі

ўзяць той жа «Газпром», напрыклад, ён не займаецца палітыкай – ён займаецца эканомікай. І чым даражэйшую вырвеш у кожнай дзяржавы цану, тым для таго ж Мілера лепш. Таму пераважаюць два напрамкі. Але хоць эканамісты заціскаюць Рэспубліку Беларусь, верх пакуль бярэ палітычны пачатак.

Анатоль Лябедзька

У Расеі няма стратэгіі да Беларусі. Узважанай, зразумелай стратэгіі – няма. Масква, як і Брусэль, да прэзыдэнцкай выбарчай кампаніі аказалася непадрыхтаванай. Таму для Расеі ідэальным вынікам гэтай кампаніі быў статус-кво, калі нічога не мяніеца. Яны не падрыхтаваныя, каб быць актыўным гульцом на палітычным полі Беларусі, таму яны імкнуліся захаваць гэтую сітуацыю, але з адной дабаўкай: Лукашэнка застаўся каля ўлады, але застаўся як зганьбаваны фальсифікацыямі. Таму сам Лукашэнка змушаны шукаць легітымізацыі ня толькі ўнутры краіны (што прыярытэтна!), але і дзесяці за межамі. Дзе? Вось у Расеі. Ён прыходзіць туды слабы: усе ведаюць, што былі фальшаваныні, што ён ня выйграў выбараў. Гэтую слабасць Расея можа выкарыстоўваць, каб вырашаць свае пытаныні: эканамічныя і палітычныя.

Я прагназую, што зараз адбудзеца зъмена ў Маскве (як і ў Брусэлі). Масква пачне рабіць інвэстыцыі ў палітычную інфраструктуру. Яна пачне ствараць палітычныя суб'екты, якія будуць арыентавацца на Расею, і пачне вырошчаць свайго беларускага януковіча. Як толькі гэта будзе зроблена, Масква пачне дзейнічаць актыўна, прагматычна і даволі жорстка. Тут ёсьць плюсы і мінусы.

Плюс у тым, што гэта новая якасць. Новая якасць азначае, што Лукашэнка тады мусіць адкрываць два франты: Першы і Другі Беларускія – на ўсход і на захад. Яму гэта будзе значна больш складана: рэсурсы распяляцца.

Мінус у тым, што ёсьць вялікая верагоднасць, што Масква зможа «прадавіць» кандыдата з падтрымкай тых палітычных сілаў, якія вельмі моцна арыентаваныя на Расею.

Васіль Лявонаў

Палітыка Расеі ў дачыненіі да Беларусі недальнабачная, памылковая.

Алег Манаеў

Выказваючыся навуковай мовай, ацэньваю гэтую палітыку як неадэкватную, гэта значыць, неадпаведную рэальнасці. Канкрэтна гэтая неадэкватнасць прайяўляеца ў тым, што, асабліва пасля нядыніх «каляровых рэвалюцыяў», Расея ўсімі сіламі спрабуе не наладзіць узаемавыгаднае супрацоўніцтва з новымі кіраунікамі і элітамі, а вярнуць свой уплыв у гэтых краінах, падтрымліваючы адыйёзных кіраунікоў і кансерватыўныя эліты. Тым самым палітыка Расеі аб'ектуна ўступае ў супяречнасць з нацыянальнымі інтэрэсамі суседзяў. Як бы ні ставіцца да гэтых новых кіраунікоў і эліт, відавочна, што нацыянальны інтэрэс любой краіны скіраваны ў будучыню, а не ў мінушчыну. Пуцін публічна заявіў, што Расея прывыкла мець стасункі з тымі элітамі ў суседніх і іншых краінах, якія знаходзяцца пры ўладзе. Гэтым ён тлумачыў падтрымку Акаева, Лукашэнкі, Кучмы... Гэта і ёсьць неадэкватная палітыка. Што значыць «прывыкла»? Калі так рабілі твае папярэднікі і Расея ад гэтага мела больш мінусаў, чым плюсаў (а каляпс СССР таму съведчаньнем), дык мняй гэтую палітыку – ці мала што было раней! Але Расея, на жаль, гэтага ня робіць, у чым мы пераканаліся на прыкладзе апошніх прэзыдэнцкіх выбараў у Беларусі. Яшчэ ў канцы 2005 году былі нейкія надзеі, спрэчкі, дыскусіі, заснаваныя на папярэдніх стасунках беларускіх контрэліт з расейскімі партнэрамі. Але цяпер відавочна, што расейская кірауніцтва вырашила захаваць свой уплыв у Беларусі, падтрымліваючы палітычны статус-кво. Не бяруся меркаваць, наколькі гэта адпавядае нацыянальным інтэрэсам Расеі (думаю, што не), але нашым нацыянальным інтэрэсам гэта дакладна не адпавядае. Колькі часу гэта будзе працягвацца, ня ведаю. Некаторыя зрухі адбываюцца (напрыклад, апошняя газавая калізія). Але ці значыць гэта, што палітыка Расеі адносна Беларусі робіцца больш адэкватнай? Калі б мы бычылі, што гэтыя крокі робяцца для таго, каб палітыка беларускага кірауніцтва зрабілася больш дэмакратычнай, паважлівай да правоў сваіх грамадзянаў,

больш адкрытай да знадворнага съвету і г. д., – можна было б съцвярджаць, што палітыка Рasei робіцца больш адэкатнай. Але мы бачым, што гэтыя крокі маюць перад сабой зусім іншыя мэты.

Аляксандар Мілінкевіч

Лічу, што Расея, імкнучыся вырашыць свае геапалітычныя інтэрэсы коштам дзесяцімільённага народу, робіць вялізную памылку. Эта беспэрспэктыўная палітыка, стратэгія аднаго дня. Расейскае кіраўніцтва, прызнаючы вынікі сфальсифікованых выбараў, прызнаючы нелегітымнага презыдэнта, настройвае супраць сябе мноства людзей. І перш за ўсё маладых, якія ў будучыні будуть кіраваць Беларусью, і зь якімі Расеі выбудоўваць дачыненъні. Мы са свайго боку заўсёды кажам маскоўскім палітычным элітам, што ў стратэгічным інтэрэсе Рasei – дэмакратычная Беларусь. Я б называў нашае стаўленънне да Расеі прагматычным. Расея – суседняя дзяржава, зь якой мы маем намер будаваць адкрытыя, узаемавыгадныя, прыязныя стасункі, падмуркам якіх ёсьць, перш за ўсё, эканоміка і дабрабыт грамадзянаў, а не палітычна канъюнктура.

Анатоль Міхайлаў

Палітыка Рasei на постсовецкай прасторы ў цяперашні час пазбаўленая пачуцьця рэалізму. Зьдзіўляе, што нават ажыццяўленънне таго, што магло быць абазначана як адстойванье нацыянальных інтэрэсаў, аказваецца, як правіла, контрапрадуктыўным.

Алесь Міхалевіч

Я яе ацэнъваю як такую пазыцыю: Беларусь зьяўляецца васалам Рasei. Мы зьяўляемся краінай, якая дэ-факта ў асноўных пытаньнях кіруеца з боку Рasei.

Тацяна Процька

У Расеі цяпер ніякай доўгатэрміновай прадуманай зынешняй палітыкі ў дачыненіні ні да якіх краінаў. Усё вельмі спарадычна. У самой Расеі ідуць працэсы, і наведама, якая яна будзе. З аднаго боку, яна – з Амэрыкай. З другога боку, яна пачынае гульні з Кітаем. З трэцяга боку, умацоўвае дачыненіні з Эўразьвязам. Усё гэта адбіваецца і на адносінах зь Беларусью.

Але Расеі важна мець з намі сяброўскія стасункі. Па-першае, мы эўрапейская краіна, мы ўваходзім у эўрапейскія арганізацыі. Калі ты хочаш там нешта пра-весыці, то даражыш кожным голасам. Па-другое, мы транзытная краіна. Расея разумее нашу геапалітычную значнасць для сваёй палітыкі.

I, канечне, адзіная мова, адзінае савецкае мінулае. Апошняе найбольш значна. У Расеі шмат людзей, у тым ліку і палітыкаў, якія мараць узнавіць савецкую систэму, выправіўшы яе «недахопы». А ў Беларусі гэта ўжо робіцца. З усіх краінаў былога СССР Беларусь была і застаецца найбольш савецкай. Была такая палітыка камуністай – зрабіць буфэрную ўзорную краіну для Захаду, дзе дэмантраваліся б савецкія каштоўнасці, новая супольнасць «савецкі народ»... Пад іншымі словамі цяпер гэтая мадэль зноў пачынае сваё жыцьцё.

Па-трэцяе, пасыля вайны ў Беларусі асела значная частка расеянаў. Гэта так-сама вымушае кіраўніцтва Расеі мець да нас цікавасць. Ёсьць і іншыя сувязі.

Расея сёньня – казырная карта і ўва ўнутрыпалітычных беларускіх гульнях. I дэмакратычная апазыцыя, і кіраўніцтва краіны шукаюць там фінансавай пад-трымкі. Расейскія гроши ў палітыцы сёньня найбольш прывабныя.

Нельга не згадаць і эканамічныя стасункі Расеі і Беларусі.

Андрэй Саньнікаў

Я ня бачу пакуль што сур'ёнай і станоўчай палітыкі ў дачыненіні да Беларусі. Таму што існуе такая, я б сказаў, упартая падтрымка дыктатуры (мы гэта і пры Ельцыну бачылі, і цяпер пры Пуціну), усіх тых працэсаў, якія прывялі ў Беларусі да дыктатуры і таталітарызму. Нягледзячы ні на што, Расея ніякіх памылак не заўважае. Расея не стварае сяброў на будучынню. Кіраўніцтва Расеі, як заўсёды,

клапоціца пра вобраз моцнай дзяржавы, сусьеветнага гульца. Можа, і нельга чакаць, што Рәсей будзе паводзіць сябе іначай. Але ж трыватыры, нават пяць гадоў таму, калі невядома было, якую палітыку будзе праводзіць Путін, там гучэлі і абмяркоўваліся цдэй: калі мы хочам быць дэмакратычнай дзяржавай, то чаму мы не падтрымліваем дэмакратычныя працэсы ў суседзяў? Нельга сілай стварыць сяброў! Я думаю, усё ж такі большасць беларусаў не з такой ужо прыхильнасцю ставіцца да Рәсей, як гэта падаецца і ў расейскіх, і ў нашых афіцыйных мэдиях. Відавочна, што калі б была іншая палітыка, можна было б размаўляць і пра тое, што ёсьць нейкі выбар між Эўразіязам і пэўнымі адносінамі з Рәсей (не саюзам!). А цяпер я катэгарычна кажу: наша гісторыя нас навучыла, што такі драматычны выбар у нас у будучыні не стаіць.

Уладзімер Улаховіч

Палітыку Рәсей ў дачыненъі да Беларусі расцэньваю як традыцыйную.

Валеры Фралоў

Мне яна ня вельмі зразумелая з пункту гледжаньня здаровага сэнсу. Зь нейкіх каньюнктурных меркаваньнях яна, у прынцыпе, зразумелая. Імкненъне Рәсей захаваць простору, на якой яна мела б уплыў і якая выходзіць за рамкі яе тэрыторыі, натуральнае. Недзе ўплывае эканамічная каньюнктура, «труба».

Але стратэгічна мне незразумелая гэтая палітыка. Рәсей пакуль падтрымлівае Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнку, хоць ён ужо зрабіўся бервянном на шляху манэўру Рәсей. Нейкія пытанні на нейкіх этапах вырашаюцца, але каб мы існавалі як два брацкія народы, у саюзе на ўзор Эўрасаюзу – ну ніяк не дапамагае!

Я ня ўтойваю, я палітык прарасейскай арыентацыі. Мы тут для нацыяналістай ворагі нейкія, яны лічаць, што мы здаем Беларусь. Ды мы яе ніяк ня хочам здаваць! Проста мы, я думаю, шырэй глядзім на жыцьцё. А расейцы ужо нас лічаць нацыяналістамі. Прарасейская, цывілизатыўная, канструктыўная апазыцыя якіх-небудзі з'явілася вельмі мала запатрабаваная.

У Рasei, дзе я быў перад Новым годам, зрухі ўжо ідуць. Там ёсьць Эўрапейскі форум, на які з краінаў былога Савецкага Саюзу зъбіраюцца дз'весьце-трыста чалавек. Фонд эфектыўнай палітыкі Глеба Паўлоўскага запрашае канструктыўных палітыкаў з, скажам так, праарасейскім ухілам. Вось я быў на чарговым гэтым форуме перад Новым годам, там тады было ня трыста, а чалавек шэсцьць-дзесят – каб сумесна сустрэць Новы год. Я быў там, Казулін... Пасля размовы з Мадэстам Колеравым (ёсьць там такі начальнік упраўлення па справах СНД) у мяне зьявілася жаданье плюнуць на ўсё і паехаць дамоў, у Менск. Потым мы пагутарылі з Какошыным, Глебам Паўлоўскім – яны зымякчылі ситуацыю, але я паехаў адтуль вельмі сумны і расхваляваны!

Я ж перажываю ня толькі за Беларусь. Я перажываю і за Расею, таму што ў нас з Расеяй шмат што ўзаемазвязана. Мы аказаліся там мала каму патрэбнымі. Тут, у Беларусі, на палітычнае поле, на якім дзейнічае наша традыцыйная апазыцыя, яна імкненца нас не пусьціць. Зауважце, да ўсіх тых ініцыятыў, якія мы прапаноўвалі, калі былі дэпутатамі (зымяненны ў Выбарчы кодэкс, контрактная систэма), яны ставіліся вельмі асьцярожна. Калі нашая ініцыятыва, а яны падтрымалі – значыць, мы падняліся на ўзровень, мы ў аўтарытэтце, а яны тады хто? Ішла (і цяпер ідзе) ціхая міжусобная вайна паміж асноўнымі часткамі нашай апазыцыі, і нас яны не пускаюць на сваю паліянту. Таму недзе і прыклейваюць ярлыкі: «Яны згадаўць Беларусь! Яны матчынай мовы ня ведаюць», – ці яшчэ што-небудзь такое.

Калі мы галадалі ў мяне ў кватэры, там было шмат прадстаўнікоў АГП і быў Віктар Івашкевіч, намеснік старшыні БНФ. Часам увечары рабіць няма чаго – вось мы сядзем зь ім на бальконе і пачынаем высьвятляць погляды партыі, спрачацца пра нешта. Я гавару Івашкевічу: «У мяне адчуваўніе Беларусі нашмат большае, чым у нашых лібералаў. Таму што я вырас тут, таму што мяне выхоўвала мая беларуская бабуля, якая была непісменная, і мая цётка, якая скончыла чатыры клясы». Вядома, нешта ў мяне і расейскае налажылася: бацька ў мяне – расеец, а маці – беларуска. Я шмат у Rasei служыў, мне і Расея дарагая. Вядома, тут нейкая пэўная раздвоенасць прысутнічае.

Нас хочуць падзяліць: «Ага, раз ты за Беларусь – значыць, ты супраць Rasei. Раз ты за Расею – значыць, ты будзеш беларусаў душыць». Ды глупства гэта!

Эўрасаюз аб'яднаўся, а мы ўсё дзелімся, хто з нас большы дэмаграт, хто якім прынцыпамі кіруеца, хто каго хоча паглынуць і іншае.

Станіслаў Шушкевіч

Як імперскую. Я падзяліў бы толькі... Я люблю расейскіх людзеў. І ў мяне такое уражаныне, што беларусаў амаль усе на съвеце любяць. І расейцы – вельмі любяць. Але расейскае кіраўніцтва заўсёды было ворагам. Расейская ўлада, колькі яе ні было, была ворагам і рускай культуры, і іншай нацыянальнай культуры. Заўсёды дзеячы рускай культуры: ад Пушкіна, Талстога, Чэхава і да Салжаніцына – выступалі супраць улады. Я ня ведаю, адкуль знаходзяцца такія кіраўнікі, у якіх сумленыне адступае на другі плян. Возьмем сёньняшні дзень. Умяшальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі – звычайнай зьява. Ансамбль Чарнамырдзін–Строеў–Селязьнёў прыехаў да нас у 1996 г. Цяпер прыехаў Грызлоў: ён бачыў дакумэнты, што апазыцыя рыхтуе тут фальсифікацыі. Я ня ведаю такога кіраўніцтва ў іншай краіне, якое б страціла цалкам пачуцьцё сораму! Такое кіраўніцтва ёсьць толькі ў Pacei.

Яшчэ раз скажу: мой любімы пісьменнік – рускі. Можна многа гаварыць пра рускіх кампазытараў, вынаходцаў... Але што да ўлады... Неяк не шанцуе на прыстойную ўладу Pacei. Нам не шанцуе таксама, але гэта, я думаю, хвароба, якая ідзе адтуль.

У мяне расейскія прывычкі, расейская бязладнасць, я люблю расейцаў. Не люблю расейскае кіраўніцтва, бо яно неінтэлігентнае. Для мяне інтэлігент – той адукаваны чалавек, які верны пэўным прынцыпам. Якія прынцыпы могуць быць у Жырыноўскага, у Грызлова альбо ў Рушайлы? Ніякіх! І ў пэўным сэнсе Пуцін пацвярдждае, што ў яго ніякіх прынцыпах. Я дэталёва вывучаў пузінскі артыкул «На рубяжы тысячагодзідзяў», апублікованы ў пачатку 2000 г. З гэтага ягонага артыкулу можна было пайсьці куды хочаш, ён усіх павінен быў задаволіць: там і дзяржаўнасць, і што толькі ні хочаце. А дзяржаўнасць – гэта вяліка-дзяржаўнасць, імперскаясць і г. д. Каб такая краіна існавала толькі дзякуючы нафтадалярам – праста сорам!

Усевалад Янчэўскі

У Расеі папулярны Лукашэнка, папулярны наш шлях. У расейскіх СМІ пра Беларусь цяпер гавораць мала: за Пуціным пра Беларусь практична перасталі гаварыць. Але «народны тэлеграф», самая надзейная крыніца інфармацыі, працягвае дзеянічаць. У некага тут жывуць сваякі, нехта прыяджае ў камандзіроўкі... Людзі бачаць, як жывуць беларусы. І адсюль – павага да Лукашэнкі.

Між тым, у сяго-таго ў Крамлі стаўленыне да Беларусі дзіўнае – няшчырае і дурнавата-паблажлівае.

Некаторыя расейскія палітыкі хочуць рабіць выгляд, што ім досыць паварушиць пальцам – і ў Беларусі ўсё імгненна зъменіцца. Але нават калі яны пачнуць варушиць усімі пальцамі на руках і нагах, у Беларусі ад гэтага ня зъменіцца ні-чо-га! Многія ў Расеі, здаецца, ужо зразумелі, але яшчэ не жадаюць прызнаваць гэтага факту. Хоць пасъля ўкраінскага правалу 2004 году ім гэта зразумець неабходна.

Расеі пашанцевала, што прэзыдэнтам Беларусі выбраны Лукашэнка. Толькі сумленнасьці нашага прэзыдэнта Москва абавязана тым, што ў яе яшчэ ёсьць саюзьнікі на заходнім напрамку.

Беларусь ужо дала Расеі ўсё, што магла. І ня варта патрабаваць ад нас нечага большага, таму што гэта будзе супярэчыць нашым уласным інтарэсам. Мы ня зможем даць больш нічога.

Расеі ня варта адштурхоўваць свайго адзінага саюзьніка ці імкнуцца трymаць яго ў пярэднім пакоі. Расея ўжо не імпэрыя. І маскоўскім палітыкам (калі сярод іх нехта думае пра краіну) замест нейкіх наўных гульняў у «энэргетичную звыш-дзяржаву» варта было б зразумець, што нафта і газ – гэта два дэманды Расеі. Яны яе загубяць гэтак жа, як некалі загубілі СССР...